

Актуальна

Пераход на чатырохгадовы тэрмін навучання не закране абітурientаў 2012 года

«Скарачэнне тэрмінаў навучання да чатырох гадоў на шэрагу спецыяльнасцяў ВНУ адбудзецца толькі з 1 верасня 2013 года», — пра гэта журналіст «Звязды» аўтарытэтная заявіў міністр адукацыі нашай краіны Сяргей МАСКЕВІЧ.

Кіраўнік галоўнага адукацыйнага ведамства патлумачыў, што да канца бягучага календарнага года плануецца распрацаваць новыя адукацыйныя стандарты вышэйшай адукацыі, у якіх, пераважна, будзе рэалізавана схема 4 + 2: гэта значыць, чатыры гады навучання на першай ступені вышэйшай школы плюс два гады навучання ў магістратуры.

Прапанаваўшы ў канцэпцыі кампанію цыкла сацыяльна-гуманітарных дысцыплін складаецца з чатырох інтэгральных модуляў: філасофіі, эканомікі, паліталогіі і гісторыі. У жывым інтэгральным модулі вылучаюцца як абавязковыя для вывучэння дысцыпліны, так і спецыялізаваныя модулі, з якіх студэнты самі змогуць выбіраць дысцыпліны для вывучэння.

Канцэпцыя прадугледжвае змяненне колькасці аўдыторных гадзін і павелічэнне аб'ёму самастойнай работы студэнтаў. Міркуецца даць кожнаму ВНУ права самастойна кампанаваць інтэгральныя модулі з улікам профілю адукацыі і патрабаванняў абавязковага стандарту да кампетэцыйных спецыяліста.

Вывучэнне дысцыплін «Замежная мова» кіраўнікам ВНУ прапануецца арганізаваць у рамках цыкла агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін. У рамках цыкла агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін прапануецца таксама арганізаваць і вывучэнне курса «Беларуская мова. Прафесійная лексіка». А вось дысцыпліну «Фізічная культура» плануецца аднесці да цыкла «Дадатковыя віды навучання».

Надзяя НІКАЛАЕВА

Працяг тэмы

Ратаваць ці руйнаваць?

Грамадскія актывісты просяць Міністэрства культуры надаць дому ў Горках, дзе жыў пісьмнік Максім Гарэцкі, статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. З такой прапановай звярнулася Беларускае добраахотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры.

Пра дыскусію, якая разгарнулася вакол дома № 3 на вуліцы Агранічнай, што ў Горках, «Звязда» пісала яшчэ ў студзені (18.01.2012).

Нагадаем, што дом, пра які ідзе размова, быў пабудаваны ў 1925 годзе. З 1926 па 1928 год тут жыў Максім Гарэцкі, які ў той час заадаваў кафедру беларускай мовы ў сельскагаспадарчай акадэміі. Пра гэта сведчыць і мемарыяльная дошка на доме.

Цяпер будынак афіцыйна прызнаны аварыйным, жыхароў збіраюцца адсяляць у новыя кватэры. Раённыя ўлады меркавалі ў межах добраўпарадкавання да «Дажынак-2012» знесці стары дом, а памяць беларускага класіка ўвекавечыць іншым шляхам — напрыклад, паставіць помнік, які можа стаць сумесным праектам з горацкай грамадскасцю.

Аднак у Горацкі райвыканкам звярнулася 56 чалавек з просьбай знайсці магчымасць усё ж захаваць дом. Актывісты лічаць, што гэта тыповы ўзор драўляных будынкаў пачатку ХХ стагоддзя, і ў ім можна размясціць дом-музей Максіма Гарэцкага.

Цяпер Міністэрства культуры будзе вырашаць, ці варта дом Гарэцкага (як яго тут называюць) статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Пра вынік разгляду мы даведваемся праз месяц.

Між тым, афіцыйны сайт Магілёўскага аблвыканкома паведамляе аб стварэнні ў Горках раённай грамадскай рады па захаванні і прымяненні гісторыка-культурных каштоўнасцяў, добраўпарадкаванні і сацыяльным развіцці горада і Горацкага раёна. Адбыўся ўстаноўчы сход, дзе вызначана галоўная задача рады — вывучэнне і фарміраванне грамадскай думкі па асабліва значных для жыхароў горада і раёна пытаннях, звязаных з захаваннем гістарычнай і культурнай спадчыны. Узначалі раду рэктар Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Аляксандр Курдзёка.

Ужо на ўстаноўчым сходзе рады абмяркоўвалі лёс старых дамоў, што на вуліцах Ціміразева і Мічурына ў Горках. Захоўваць іх ці знішчыць, ратаваць ці руйнаваць? Дыскусія працягваецца.

Падрыхтавала Ілона ІВАНОВА

Гучныя дэкларацыі не могуць замяніць разважлівасць

Гучныя дэкларацыі не могуць замяніць разумныя сэнс. Гэта адначаснае пачатковае ўраўненне інфармацыі — прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Савіных, каментаючы БЕЛТА прынятыя Еўрапарламантам рашэнні па Беларусі. «На жаль, мы бачым стэрэатыпныя паводзіны, далёкія ад рэальнасці. Хацелася б нагадаць еўрапейскім парламентарыям, што гучныя дэкларацыі не могуць замяніць разважлівасць, а аднабокае ўспрыманне рэальнасці можа толькі адтрэмінаваць, але не адмяне неабходнасць пошуку алгарытму канструктыўнага ўзаемадзеяння», — падкрэсліў афіцыйны прадстаўнік беларускага знешнепаалітычнага ведамства.

СКЛЕРОЗ... З РАДАСЦІ

Без аўто і без грошай застаўся гамяльчанін, які прадаў расіянам свой «Опель-Зафіра» на аўтарынку «Асаўцы» ў Гомелі. Мужчына атрымаў 8600\$ у па ўсёй праваліх, праз натарыяльную кантору аформіў генеральную даверанасць на расійскага пакупніка.

Падчас продажу прысутнічаў яго сябар. Пералічыўшы грошы, гамяльчане папрасілі новага гаспадароў аўто падкінуць іх да метады жыхарства сябра. Развітаўшыся, зайшлі ў краму, каб заставярыцца і адначасна паспяхова продаж. І толькі пасля «абмывання», у аўтобусе па дарозе дадому мужчына адкрыў барэстку і самлеў: «зялёны» няма. Як расказалі ў прэс-службе УУС Гомельскага аблвыканкома, міліцыянеры адрацавалі некалькі версій. Грошы маглі вырасці кішэнныя зладзей ў краме або ў аўтобусе. Правярылі і сябра — на паліграфіе. Не выключалі і самае банальнае: мужчына «пад градусам» проста згубіў скруткі з грашма... Выраслі правярыць і расійскага пакупніка. Праз натарыяльную кантору ўстанавілі яго асобу, звазвіліся з калегамі з Бранскай вобласці. Праз некалькі гадзін высветлілася: у эфіраў прадавец пакінуў паказ з грашма ў аўтамабілі, які яшчэ зусім нядаўна быў яго маёмасцю. Пакупнікі самі прывезлі ішо суму і пералілі гамяльчаніну.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

АЎТО ЎПАЛА З МОСТА Ў РАКУ

Уздэн на мосце праз раку Жудынка ў вёсцы Узлогі Хоцімскага раёна кіроўца легкавага аўтамабіля «Шкода-Активія» не справіўся з кіраваннем, прабіў агароджы і ўпаў з вышэйшых чатырох метраў.

Шырыня ракі ў гэтым месцы 4 метры, глыбіня — 1,5-2 метры. Пасля падзення аўтамабіля перакуліся. Унутры салона зааказваў заблакіраваны кіроўца, мужчына 1984 года нараджэння, жыхар Хоцімска, — паведаміў рэдакцыі старшы інспектар Цэнтра даследаванняў у галіне бяспечнага жыццяздзейнасці МНС Алег Малевіч. — Выратавальнікі пры дапамозе троса падцягнулі легкавік, які атрымаў значныя механічныя пашкоджанні, да берага. Кіроўцу перадалі работніка хуткай медыцынскай дапамогі, аднак тыя пасля правядзення рэанімацыйных мерапрыемстваў былі вымушаны канстатаваць смерць мужчыны.

Сяргей РАСОЛЬКА.



ЦЭНЫ НА САЦЫЯЛЬНЫЯ ПАСЛУГІ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Пералік бясплатных і агульнадаступных сацыяльных паслуг зацверджаны пастановай Саўміна Рэспублікі Беларусь ад 8 чэрвеня 2001 г. № 858. Што тычыцца паслугі сядзелкі, то яна ў пералік бясплатных і агульнадаступных сацыяльных паслуг не ўключана і прадастаўляецца цэнтрамі на пазабюджэтную аснове. У кожнай гэтай паслугі аднострояўца ўсё выдаткі, з'вязаныя з яе прадастаўленнем. У адпаведнасці з заканадаўчымі актамі на паслугі сядзелкі таксама зацверджваюцца аблвыканкамі і Мінскім гарвыканкамам.

Праграмай развіцця сацыяльнага абслугоўвання ў Мінску на 2011—2015 гг. прадугледжана пакрыццё выдаткаў у памеры да БПМ у сярэднім на душу насельніцтва (які здзейнічае на дату падачы заявы) непрацадольным грамадзянам, што цалкам страцілі здольнасць да самаабслугоўвання і перамяшчэння, на аплату паслуг сядзелкі цэнтра.

Пятрова У.І., Мінск: Чаму так павольна развіваецца інстытут сацыяльных сядзелак у нашай краіне? І гэта пра тым, што патрба ў гэтых паслугах вельмі вялікая... Можа, справа ў высокіх тарыфах на сацыяльнае абслугоўванне?

Вялічэння КАРАЛЁВА: У тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва функцыянуюць адрэялены тэрміновага сацыяльнага абслугоўвання, якія прадастаўляюць непрацадольным грамадзянам розныя сацыяльныя паслугі на даму: разавыя платныя сацыяльна-бытавыя паслугі; разавыя або часовыя паслугі пагадэння дазненнага гледжання грамадзян, што страцілі здольнасць да самаабслугоўвання; пастаняныя паслугі сядзелкі непрацадольным грамадзянам, што цалкам страцілі здольнасць да самаабслугоўвання і перамяшчэння. Штатная колькасць названых адрэяленых у сярэднім па рэспубліцы складае 5 штатных аэднікаў, і стварэнне ў іх службы сядзелак заканадаўчым не прадугледжана.

Зоя ЦІХІШЫНА, Слуцк: Колькі чалавек атрымалі летас дзяржаўную адрадную сацыяльную дапамогу ў безнаўнай форме на аплату жыллёва-камунальных паслуг? І якія лічы прагназуюцца на гэты год? Ці праўда, што сродк даўжнікоў ЖКК малазасяпеленых людзей мала?

Начальнік аддзела развіцця і каардынацыі сацыяльнай дапамогі і сацыяльнага абслугоўвання Таццяна ФЭДАРАВА: Доля сродкаў штомесячнай і аднаразовай сацыяльных дапамог, прызначаных у 2011 годзе, якія былі накіраваны на аплату жыллёва-камунальных паслуг, складае 1,3% (1,1 млн рублёў). Чакаецца, што сёлета сума такіх сродкаў узрастае, паколькі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 студзеня 2012 г. № 41 «Аб дзяржаўнай адраднай сацыяльнай дапамозе» прадугледжана накіраванне сум штомесячнай і аднаразовай сацыяльных дапамог пры наўнасці запазычанасці па апла-

це жыллёва-камунальных паслуг не толькі на іх аплату, але і на пагашэнне запазычанасці па іх аплаце. АДКРЫЦЦЕ БЭБІ-БОКСАЎ ДЛЯ ПДКІДЫШАЎ МОЖА ПАВЯЛІЧАЦЬ КОЛЬКАСЦЬ КІНУТЫХ ДЗЯЦЦЕЙ

Варвара ЖЫЛУНОВІЧ, Гродзенская вобласць: Як вы ставіцеся да адкрыцця бэбі-боксаў у Беларусі? Мне здаецца, што гэты еўрапейскі вопыт было б мэтазгодна перанесці на нашу плёбу.

Марына АРЦЁМЕНКА: На мой погляд, важным з'яўляецца, каб нараджэнне жонкага дзіцяці было жаданым. Менавіта на гэта накіравана Нацыянальная праграма дэмаграфічнай бяспечкі. Сёння мы накіраваны ўстойліваю тэндэнцыю зніжэння адмовы ад нованараджаных дзяцей, і яе важна захаваць. Адкрыццё бэбі-боксаў для падкідшыаў можа прывесці да павелічэння колькасці кінутых дзяцей, паколькі бацькі не будуць несці ні маральнай, ні матэрыяльнай адказнасці.

РАШЭННЕ АБ ПРЫЁМНЫХ СЕМ'ЯХ ДЛЯ СТАРЫХ БУДЗЕ ПРЫНЯТА ПА ВЫНІКАХ ЭКСПЕРЫМЕНТУ

Аксана ШУЧРКО, Полацк: Ці будзе развіццём у Беларусі інстытут прыёмных сем'яў для старых? Дзе ў рэспубліцы гэтыя праграмы ўжо прыжыліся? Можа, вельмі сэнс даліцаваць такім прыёмным сем'ям?

Таццяна ФЭДАРАВА: Спецыялістамі Мінпрацы і сацыябароны вывучаюць вопыт Расіі па функцыянаванні прыёмных сем'яў для грамадзян пажылога ўзросту. Такая форма жыццёваадававання пажылых людзей актуальна і заслужылае увагі. У цяперашні час у некаторых раёнах Мінскай і Гродзенскай абласцей па рашэннях мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў правадзяцца эксперыменты па пражыванні пажылых людзей у прыёмных сем'ях. Прапановы аб парадку і умовах прадастаўлення такой паслугі будуць падрыхтаваны па выніках правядзення названых эксперыментаў.

Падрыхтавала Святлана БУСЬКО.

ВЕЦЕР ПАЗРЫВАЎ ДАХІ

На тэрыторыі Пухавіцкага раёна парывы моцнага ветру даяглі 24 метраў за секунду.

Былі пашкоджаны дахі некалькіх сельскагаспадарчых будынкаў. Шыфэр пазрывала з малочатаварных фермаў у вёсках Станіславава і Навасёлкі. У вёсцы Дрычын вецер пашкодыў дах навеса для сельскагаспадарчай тэхнікі, у пасёлку гарадскога тыпу Рудзенск — склада мінеральных угнаенняў. Удзень моцны вецер сарваў 100 лістоў шыфэру на малочатаварнай ферме ў вёсцы Ананчыцы Салігорскага раёна.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Годовый отчет открытого акционерного общества «Агролизинг» за 2011 год

Table with 5 columns: АКТИВ, Код строки, На начало года, На конец отчетного периода, I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Table with 5 columns: АКТИВ, Код строки, На начало года, На конец отчетного периода, II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Table with 5 columns: ПАССИВ, Код строки, На начало года, На конец отчетного периода, III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Table with 5 columns: ПАССИВ, Код строки, На начало года, На конец отчетного периода, IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Table with 5 columns: АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, Учитываемые за балансом, 1, 2, 3, 4

За кошт прадпрыемства

Факты незаконнага выкарыстання службовай асобай Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу сваіх паўнамоцтваў выяўлены Мазырскім мікрабюжным Камітэтам дзяржаўнага кантролю.

Так, са студзеня 2009 года па жнівень 2011-га на тэрыторыі ўласнага домаўладання кіраўніка прадпрыемства яго падначаленыя праводзілі рамонтна-будавнічыя работы. Пры гэтым аплата іх працы, які і дастаўка да месца, ажыццяўлялася за кошт сродкаў прадпрыемства. У выніку заводу прычынена шкода ў суме 31 млн рублёў. Падчас праверкі гэтай сумы ў поўным аб'ёме вернуты кіраўніком у касу прадпрыемства. У дадчыненні да гэтага грамадзянін Мазырскім раённым аддзелам Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь заведзена крымінальная справа.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Бутлегер нашага стагоддзя

У Магілёве супрацоўнікі фінансавай міліцыі затрымалі 49-гадовага мужчыну, які спрабаваў гандляваць спіртнымі напоймі вядомых марак. Размова ідзе пра цэлую партыю некалькіх драгах алкагольных выробаў: віскі, токіль, каньяк замежнай вытворчасці ў колькасці 57 літраў на суму 25 мільёнаў рублёў.

Мужчыну затрымалі каля жыллага дома на вуліцы Крупскай абласнога цэнтра, і пры сабе ў яго было 12 бутэлек віскі на суму 7 мільёнаў рублёў. Прыглядзе яго кватэры знойдзена яшчэ 45 літровых бутэлек віскі і каньякоў, а таксама каталог алкагольных выробаў, які прапаноўваліся да рэалізацыі. Алкаголь не быў маркіраваны ацымічным маркам Рэспублікі Беларусь.

— Ёсць падставы меркаваць, што гэта не першы факт незарэгістраванай прадпрыемальніцкай дзейнасці правапараўшальніка, — паведаміў начальнік арганізацыйна-інспектарскага аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК па Магілёўскай вобласці Аляксандр Шаройкін. Магільчаніну пагражае штраф ад 30 да 50 базавых велічынь.

Ілона ІВАНОВА.



Годовой отчет эмитента ценных бумаг

Table with 4 columns: Наименование показателя, Код строки, На начало года, На конец отчетного периода, I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Table with 4 columns: Наименование показателя, Код строки, За отчетный период, За аналогичный период прошлого года, II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Table with 4 columns: Наименование показателя, Код строки, За отчетный период, За аналогичный период прошлого года, III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Table with 4 columns: Показатель, Ед. изм., 2011 год, 2010 год, IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Table with 4 columns: Показатель, Ед. изм., 2011 год, 2010 год, V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Утверждено свидетельством ИП Олейничку М. В. (УНП 190664484) считать недействительным.

СУДАК — ПАД ЗАБОРОНАЙ

31 красавіка па 30 мая пастановай Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя ўстанавілася забарона на лоўлю судака і забаранецца аматарскае рыбалоўства з выкарыстаннем спінінга.

З мэтай стварэння спрыяльных умоў для аднаўлення звычайнага судака здабываць яго ў вышэйназваны тэрмін будзе нельга ў некаторых рыбалоўчых угоддзях. У Лунінецкім раёне гэта канал «Мікашэвіцкі» — на працягу 2,5 кіламетра ўверх па канале ад месца упадзення яго ў раку Прыпяць, рака Прыпяць — на адлегласці 500 метраў уверх і ўніз па цячэнні ракі ад месца упадзення ў яго канала «Мікашэвіцкі». У Гродзенскім раёне да такіх рыбалоўчых угоддзяў адносяцца: канал «Агустоўскі» — ад шлюза каля вёскі Немана да месца упадзення канала ў Нёман, пойменныя вадаёмы Нёмана, «Келбаска затoka» каля вёскі Келбаскі, «Беражанская затoka» каля вёскі Беражаны, у Мастоўскім раёне «Палывацкі» на судак будзе забаронена ў пойменных вадаёмах Нёмана, на возеры «Стары Нёман-1» каля вёскі Харціца, на возеры «Вінабойскае» і возеры «Новае» каля вёскі Новічка, на затоне без назвы каля вёскі Дубна. У Магілёўскай і Магілёўскай раёнах будзе судака нельга будзе на ўчастку Дняпра і прылеглых пойменных вадаёмах у межах ад водазбору ААТ «Магілёўскі аўтамабільны завод імя С.М. Кірава» да вусця ракі Дзятка.

Ва ўказаных рыбалоўчых угоддзях у перыяд з 1 красавіка па 30 мая забаранецца аматарскае рыбалоўства з выкарыстаннем спінінга. Дарэчы, гэтыя вадаёмы Брэсцкай, Гродзенскай і Магілёўскай абласцей з'яўляюцца месцамі найбольш масавага нерасту судака.

Сяргей РАСОЛЬКА.

АБЗАЦ


Памяі грамадзянін Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі летас зарэгістравана больш як 2,5 тыс. шлюбаў, што склала 3% ад усіх зарэгістраваных шлюбаў у нашай краіне. Колькасць шлюбаў па расійскім грамадзянстве жаніха склала 1325, а па расійскім грамадзянстве нявесты — 1215.

За апошнім дэкаду сакавіка ў Брэсцкай вобласці зарэгістравана 7 выпадкаў звяртання да медыцынскіх работнікаў у сувязі з укусамі клішчы. Сярэд пацярпелых — 5 дзяцей, у т.л. 6-месячнае дзіця. З 3 клішчы з 7 аказаліся заражанымі ўзбуджальнікамі хваробы Лайма.

Датацыя з бюджэту Мінска на пучэўку ў загарадны лагер для дзяцей работнікаў бюджэтных арганізацый складзе сёлета да 4305 тэат. Згодна з ацэнкай спецыялістаў, сярэдні розніковы кошт пучэўкі ў загарадны лагер з кругласутачным знаходжаннем складзе 81,6 млн.

ПОЎНЫ АБЗАЦ

Шчыра рэкордна маленькага памеру з'явілася на свет у амерыканскім штате Каліфорнія. Пры нараджэнні помесь таксы, якую назвалі Беёнс ў гонар папулярнай поп-зоркі, важыла ўсяго 28 грамаў і змяшчалася ў чайную лыжку. Малыясеанці сабачка нарадзіўся апошнім з памяці пачышанкоў, і ў яго не бліся сэрца, аднак ветэрынарам удалося выратаваць жывіцкі. Зараз двухтыднёвае шчыра змяшчаецца па айфоне або крэдытнай картцы і важыць ўсяго 124 грамы. На думку экспертаў, Беёнс можа паставіць новыя суветы рэкорд самага маленькага сабачкі на планеце.



Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Table with 2 columns: Акционерный фонд восстановления основных средств, 010, 2 648, -

Table with 2 columns: Основные средства, сданные в аренду (лизинг), 011, 185 622, 363 533

Table with 2 columns: Нематериальные активы, полученные в пользование, 012, -, -

Table with 2 columns: Амортизируемый фонд воспроизводства нематериальных активов, 013, -17, -

Table with 2 columns: Потеря стоимости основных средств, 014, -, -

Table with 2 columns: Отчет о прибылях и убытках с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

Table with 5 columns: Наименование показателя, Код строки, За отчетный период, За аналогичный период прошлого года, I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Table with 5 columns: Наименование показателя, Код строки, За отчетный период, За аналогичный период прошлого года, II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Table with 5 columns: Наименование, код, доход, расход, доход, расход, РАСШИРЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Table with 5 columns: Показатель, Единица измерения, С начала года, За аналогичный период прошлого года, Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности